





# АРГАНІЗУЕМ БАРАЦЬБУ ЗА ВИСОКІ УРАДЖАЙ ІЛЬНУ

## УЗОРНА ПРАВЕСЦІ ГАТУНКААБМЕН

Лен у БССР з'являється надучаюча технічна культура. На виступах його розробка займає одне з перших місць у Совецькій Співпраці. Калгасне селянство набуло великої популярності у барацьбі за високої ураджай як валькаса, так і ільнясема.

Вороти народи, які арудавали у земельних органах, усімі мерамі перешкодили підвищенню Ураджайності Ільну. Яны па-шкоднічку планували с'ябу, лабовалячи да калгасау такія заданні на ільну, які замаці севасварота. Многія калгаси були вимушані с'ябу д'я па д'явних паларівніках, а зачустію і па ільну. Зриваюць пасеу канюшнік, яка з'являється найліпшим паларівніком; культуриваліся малаураджайні гатункі ільну.

Вінкі шкодніцтва павінні быць ліквідовані хутка і да канца Усе земельні работнікі і кіраўніцтва калгасау павінні зрабіць асабіліш упор на рэзкае павышэнне Ураджайнасці ільну. Да гэтага цяпер отвораны ўсе ўмовы.

Усе шлоха пасеау ільну с'яета будзе асявацца выключна гатунком насеннем. Але перш, чым асясці ў калгасе гатунковае насенне, усе калгасі, а таксама аднаасобны гаспадаркі абавязаны поўнасьцю асясцаць, ачысціць і з'явуць усё негатунавае насенне ільну на складі «Заготільна» і райгазу ў замяне на гатунковае. Гэта мерапрыемства павінна быць закончана да 1 лютага.

У асобных раёнах план асясці ільнясема ільну лічыць далёка не выкананым. Так, напрыклад, па Матілеўскаму раёну нехаліся 286 п'янтэраў ільнясема, Чавукоўскаму — 389 п'янтэраў, Яблоўскаму — 495 п'янтэраў, Славянскіму — 497 п'янтэраў, Чарэпскаму — 508 п'янтэраў і т. д.

Ачыстка асясцінага насення праводзіцца па республіцы толькі на 68 проц. Найвышэй марудна ачышчаюцца насенне па Клімівіцкаму раёну, дзе план ачысці выканан на 23 проц., Дубровіцкаму — на 42 проц., Ветрыцкаму — 41,6 проц., Хойніцкаму — 40 проц., Мясніслаўскаму — 48 проц.

Завяжэ ачысці ільнясема зрывае значу яго для абмену на гатунковае. План ачысці на 20 студзеня па республіцы выканан толькі на 66,5 проц. Такія раёны, як Матілеўскі, Мозырскі, Рэчыцкі, Рагачоўскі, Слуцкі, Уварыцкі, Нараўлянскі, Паршкі, Чырвонаязёрскі, Чароўскі, здалі толькі ад 25 да 45 проц. Калгасі Веткаўскага раёна і аднаасобнікі Дрыбнінскага раёна зусім яшчэ не прыступілі да ачысці.

Зараз унутры республікі пачалася перапраўка ільнясема ў Совецькі Савоз.

радка ільнясема. Гатунковае насенне завозіцца на складі «Заготільна» і райгазу, акуль калгасі і аднаасобны гаспадаркі павінны атрымліваць яго для с'ябы.

Але з першых дзён пачатку міграцыйнага абмену насення многія работнікі сістэмы «Заготільна» аднеслі да выканання гэтай важнейшай задачы несурадэна. Ёсць выпадкі, калі завезенае насенне аказалася заражанае павалікай. У заражэнні насення павалікай не абійшося і без прамога шкодніцтва.

З Боржавіцкага пункта, Дрысеўскага аддзялення «Заготільна», было атрымана гатунковае ільнясема Любанскаму райгазу для калгасау раёна. Па прыбыцці на месца мяшкі з насеннем аказаліся дрыпа залпаданаваным. У вух мяшках замест гатунковага насення былі васыпаны ашкоты, якія мелі ў сабе на 50 проц. павалікі. Той-жа Боржавіцкі пункт (загадчык складамі Бароў) атрымаў у Брагіцкі раён адзін вагон насення, у якім выяўлена шмат жывога смечці.

Пры перавозках гатунковага насення не захоўваюцца строгія правілы, якія аб'яравалі ад рук шкоднікау пасеўны матэрыял. Факты дрыпа залпаданаванія і шкодніцтва маюць месца ў Віцебскім, Ляўнскім, Аршанскім аддзяленнях «Заготільна».

Разам з падрыхтоўкай насення неабходна не меншую ўвагу звярнуць на падрыхтоўку с'ялка, мясцовых і мінеральных угнаенняў, шырока арганізавана аграахімічную вучобу калгаснікаў, па-большэйшкю разгарнуць сацыялістычнае сабарніцтва за высокі ураджай ільну ў асобных брыгадах, калгасях.

Своечасова падрыхтоўка ільняных с'ялка забяспечыць правядзенне с'ябы ільну ў максімальна кароткія тэрміны. Але да гэтага часу ільняны с'ялкі ў БССР ігнараваліся. Яны стаяць на адрамантаваным і калгасях, калгасі іх не выконваюць са с'ялкау Вельскага с'ялка. Так, яшчэ з мінулага года ў розных раёнах республікі на складах знаходзіцца 305 с'ялка. Да пачатку с'ябы ў раёны будзе завезена яшчэ шмат с'ялка. Трэба зараз так арганізаваць работу ў калгасях, каб своечасова адрамантаваць усе наяўныя с'ялкі і выкупіць тыя, што знаходзіцца на складах.

Неадкладна з'яцца ўсіх аграамаў, зямельных работнікаў дапамагчы калгасам практычна ажыццявіць узятыя ім абавязанасці ў барацьбі за высокі Ураджай ільну.

БССР мае ўсе магчымасці заваяваць у гэтым годзе парывіства па вышэйшым ураджай ільну ў Совецькі Савоз.



Праверка якасці асявавання насення ў калгасе «Чырвоная Армія», Віцебскага раёна. На здымку: вядучыіх тав. В. Рыбакоў і памеснік старшыні калгаса тав. П. Якіўлеў прапраўраць насенне ячменю. Фото С. Грына.

## З АРЫГІНАЛАМ ЗГОДНА...

Пасярод кабінета стаў старшым аграама Дрыбнінскага раёна тав. Слабодкаў. У руках ён трымаў загадочную паперку. Выгляд у аграама быў заклапочаны. Вакел яго дзеян таўбіліся супрацоўнікі раёна і калгасі, аспучваліся падальжаны смутак аграама.

— Не можа быць, каб гэта была пустая паперка, — выказаў думку нехта з стаўшых.

У дзесяткі раз т. Слабодкаў падымаў паперку на ўзровень вачэй і зноў уважліва разглядаў яе супроць святла, як разглядаюць фальшывыя паліграфічныя грошы.

— Хм... нічога не прымята... — Ён расцаравана апусціў рукі.

Гэта загадочная паперка з'явілася адначасова па ўсіх раёнах і ўсіх МТС БССР. Ва ўсіх раёнах і МТС яе разглядалі на святло, круцілі па ўсе бакі. Нішто не дапамагала. Табліца аставалася пустой. Загадчыцы гэтай табліцы на ўсіх выказалі сум і асабіла па аграамаў. Некалькі з іх у роспачы ўрываўся ў кабінет загадчыкаў раёна і дырэктараў МТС і, патрасоўчы паперку, крычалі сваімі начальствам:

— Глядзіце, Наркамем адмовілі нам у ўгнаеннях, ды яшчэ як груба, замест проста адмаўлення, прыслаў пуюту паперку.

Загадчыкі раёна і дырэктары МТС браў у рукі гэту загадочную паперку і глядзелі ў яе з непаўрадаваннем.

Гэта была адносіна Наркамэма БССР. У верхняй частцы ліста, досыць халодным канцлярыскім тонам паведамлялася, што на першы квартал 1938 года нам залпаданавана ніжэйнаступная колькасць мінеральных угнаенняў. Пасля гэтых радкоў следвала пустая табліца...

Унікала шмат пытанняў. Можна табліца пустая таму, што раёну ўгнаенняў не далі? Можна раён абійшлі? Можна лічыць, якія павінны быць у табліцы, куды-небудзь аказаліся.

Пытанні ўнікалі тым больш, што паз пуюту табліцай была суровая патаціца. У гэтай патаціцы строга-на-строга прынаўчалася ўсім раёнах і МТС «скласці план ужывання ўгнаенняў па культурах і дачэсны яго да калгасау». «Забяспечыць у трохдзённы тэрмін пуюту іх вывазку, выкарыстаўшы для гэтага санную дарогу. У мятах барацьбі са стратамі арганізаваць вывазку ў шчыльных сярках і махах» і т. д. А ўгнаенняў... не было.

Далей следвалі поўніцы:

Начальнік п'янава-фінасавага аддзела НКЗ БССР ЯРАСЛАВІЦАУ, Старшы аграама па хімікатах СТОДЫРЭУ, З арыгіналам згодна: сакратар ВАСЬНОВІЧ.

Гэты сумны факт з'яўляецца рэзультатам перадавер'я і безаказнасці. Тав. Яраслаўлеў падлісаў і паспаўваўся, што т. Стодырэў развірае па раёнах план завозу мінеральных угнаенняў. А тав. Стодырэў падлісаў і перадаваў тэхнічнаму сакратару т. Васьювічу. А тэхнічны сакратар, бачачы поўніцы начальства, лічыў с'яву залпаданан і разаслаў паперку па раёнах.

Так адносіна ў Наркамэме БССР да арганізацыі барацьбі за ўраджай.

## ПА СЛЯДАХ ВІСТУПЛЕННЯ „ЗВІЗДЫ“

### „ЧАМУ ЗРЫВАЕЦА РАМОНТ ТРАКТАРАУ?“

У газеце «Звезда» ад 17 студзеня быў змяшчаны артыкул пад назвай «Чаму зрываецца рамонт трактараў?» аб чым рамонт трактараў у Грэскай МТС. Як паведаміў нам пракурор Грэскага раёна тав. К. Акуліч, усё змяшчана ў змяшчана факты поўнасьцю наведзеныя.

У рэзультате змяшчэння адносіна да рамонту трактараў а боку працаваўшага на рамонту Мясніслаўскага Фабры быў развіты падшышчы і трактары «ХТЗ» № 16. Апярэда тав. Мясніслаўскі быў рабін падшышчы кароці спарсідэна ў трактары «ХТЗ» № 17. Вачосіцы ўтрыманна конту па разбіты падшышчы, ён паставіў у трактар палогны падшышчы і адуў яго, як адрамантаваны.

Следства па гэтай с'яраве закончана. Асвінавацым Мясніслаўскі Федар Грыгоравіч адуецца суду. Пасля прапраўкоў зямелі на наrade механікаў і трактарыстаў, апошнія ўзялі на сябе канкрэтны абавязанасці па добраўкаванню і хутчэйшаму рамонту. Перагледжан і аказан інвентар. Палогны былі ачышчаны ўмоў трактарыстаў. У прыватнасці, зроблен рамонт інтэрната.

# ПАЛІТЫЧНА-ВЫХАВАУЧАЯ РАБОТА У ШКОЛЕ

Прыгожым, стройным будынкам над уоім наваколлем вылучаецца 47-я сталінская сярэдняя школа — адна з новых школ Менска, пабудаваных год таму назад.

Школа валькаса, прасторная. Раскопныя, утульныя класы, шырокія светлыя карыдоры, багата абсталяваныя кабінеты, бібліятэка, фізкультурная зала, зала для вучэўскіх вечараў. Створаны ўсе ўмовы для паспяховай вучобы і работы.

Але, не глядзячы ні гэтыя ўмовы, школа прапуе даўна не аздавальняюча. За першыя п'яцьдзесяць навучальнага года налічылася 26 проц. неапаўнаважаных вучняў. Па асобных класах прапалт неапаўнаважанасць дасягае 50. Зусім нізка паспяхоўнасць дасягаецца на такіх дысцыплінах, як беларуская мова, матэматыка. Ёсць ямака зучыў, якія маюць хронныя адзнакі па 5—6 праметах.

Становіцца з дасціпнівай не лепшае, чым з якасцю вучобы. Гэта кіраўніцтва ў вочы нават вожнаму, упершыню прышоўшаму ў школу. У часе перапынку карыдоры запоўнены шумам і гамам. Нічым незванатыя работы забяўваюцца як папаля: вось адзін хлопчык накінуў другому на галаву п'яццічку са смечам, у другім месцы работы па просьбі п'яццічара зачыніць за сабой дзверы, адказваюць: «А ты навошта тут паставіў?» На заўвагі праходзячых міма настаўнікаў чуюцца такі-ж грубыя адказы:

— Гэта нам не старая школа...  
— Што вы на нас дырэктару набракалі?

З карыдора гэта нехасціліва асясць пераносіцца часта і на ўрокі. Напрыклад, ідзе ўрок беларускай мовы ў 6 «б» класе. Наставіца зымліла да шпкі вучня Д. Пакуль яна растлумачае класу граматычныя правілы, вучань за шпкой настаўніцы зраўляецца, перадрэжывае яе жытці і жытці. Гое-ж самае жонна галіпаць і на другіх ўроках: палкаванні, гітары, піяні, шум і смех.

Дырэктар школы тав. Маханьскі і разам з ім часта настаўнікаў растлумачаюць гэтыя становішчы з паспяхоўнасцю і дысцыплінай тым, што школа новая, у ёй сабраны вучні з розных школ і таму, моў, нехта дагавор дачыцца станючых вынікаў.

У сапраўдзеныя прычыны не ў гэтым. У школе забіты адзін з асобных участкаў работы — палітычнае выхаванне. Гэта работа не стала ў п'яццічары ўважліва, калі адназначна, камсамоўскай і піонерскай арганізацыі. Факт-жа, што не так заўважна с'ярав асобных вучняў мелі месца праблёмныя п'яццічары і варажыя настроі. З гэтых фактаў у школе не зробілі ніякіх вынікаў. Камсамоўска арганізацыя школы неададала палітыка-выхаваўчай работы. Яна далей паставіла, наставіваючы хронную работу старшага піонерважатага т. Сажоннікава, не пайшла.

У школе зусім не разгорнуты сацыялістычнае сабарніцтва — гэты магчымы сродак камуністычнага выхавання. Школа не сабарнічае з другой школай. Няма сабарніцтва і паміж вучнямі. Выдаткі вучобы за ўсёй школай налічываюцца адзінак.

Піонерская арганізацыя здала с'яру работу да таго, што калі-нікчлі адбіваюцца зборы атрымаў і звышні. Яна не накіравала ўвагі вучняў на барацьбу з грубасцю, з нехасцілівавацца, не арганізавала як след граматыкай работы. Старшы піонерважаты т. Сажоннікаў не мае вопыту піонерскай работы і не можа яе добра арганізаваць. Да рэчы, трэба сказаць, што гораіком камсамола не аздавальняе не толькі штодзённага кіраўніцтва работай піонерскай арганізацыі, але і не забяспечвае школу ў піонерскай атрымаў. Таму не дзіўна, што ў піонерскіх атрымаў школы нецкава, сума, забіты кваліфікацыя навіннымі пытанні, амаць не праводзіцца ніякай пазачаснай работы. Вышэйшы са школы, зучні прадстаўляюць самі сабе, і адгэтуль не рэдка і з'яўляюцца вышэйшымі хуліганства.

Наставінікі-ж аграама ад піонерскай работы. Яны ніколі не бывалі на зборах атрымаў і звышні, не выносяць тую чытаўча дасціпніцы, паспяховасці, барацьбі за акуртанісць, за чыстату шпкітэка і т. д. Пасяў сувязь настаўніка і піонерважатага дала-б магчымасць правільна вырашыць многія пытанні, якія ўнікаюць у правасе работы школы.

Паоул с'ярав настаўнікаў заўважалося вельмі шкодна рыса. Частка з іх лічыць, што правядзеннем ўрокаў іх абавязвае вычарваецца. Усё астатняе — гэта, моў, с'ярава камсамоўскай і піонерскай арганізацыі. Роля класнага кіраўніча, напрыклад, звышніца да таго, што ён павінен быць іншы раз з хатнімі ўмовамі неапаўнаважанага вучня. Класныя кіраўнікі прапуюць, звышніца, б'е планна. Складзеныя-ж планы — схематычныя і аднастайныя — нап'яўнымі такімі, напрыклад, агульнымі і нічога не гаворачымі п'яццічары: «Да вучыў, атрымаўшых хронны адзнакі, прымаць неацаленыя мери».

Наставінікі калектыву прыміраюць аспіна пават і да яна палогнычых праўля Класны кіраўнікі 5-га «а» класа настаўніца Парэфенюк, напрыклад, прама заўважэ, што не класе складзеныя з безнавіных вучняў. У гэтым кіраўніцтва школы нічога асабілага не бачыць.

Дзеяна паставіла палітыка-выхаваўчаю работу і с'ярав самі настаўнікі. Заняткі палітычнае сістэматычна арганізаваны. Дырэктар школы, якому даручана кіраўніцтва гэтай работай, не жалачы аграўваць, што настаўнікі, які не ўзб'орен марэкска-агасіцкай тэорыяй, не можа правесці высокааказанага, ільня паспяхоўнага ўрока.

Мы прывалі факты з работы школы, ільня лічыцца менскім гарада дэкае не апошнім. Такія неахопы ўласцівы і іншым школам. Ад выкарарення гэтых неахоп, ад ліквідацыі ўсіх рэшткаў шкодніцтва, што праводзілася ў сістэме народнай асветы з'ярамі народа, залежыць і паспяхоўнасць, і дысцыпліна вучняў.

У 47-й школе ёсць усё ўмовы для добрай работы. Справа залежыць ад самота настаўніцкага калектыва, ад кіраўніцтва школы.

Д. ПУЛЯНАУ.

## ЗМАГАЮЦА ЗА ВИСОКИ УРАДЖАЙ ІЛЬНУ

Калгас «Брыгадзёр», Аршанскага раёна, па працягу некалькіх год атрымлівае добры Ураджай ільну. Летась сярэдні збор ільняваляка з гектара дасягнуў 5,8 цнт. Така ўраджай з'яўляецца не выключным. Ён атрымаў у выніку ўпартаў барацьбі калгаснікаў за ўраджайнасць.

Зараз калгас па-ўзорнаму рыхтуецца да вясны першага года трэціх сталінай п'яццічары. Калгас змагаецца за высокі ўраджай уоў культуры. Ужо асясцана і ачышчана насенне. Увесь інвентар адрамантаван і захоўваецца ў поўным парадку. На поле калгас вывез 1.000 тн чюно і ў бліжэйшы час вывезіць яшчэ 200 тн. Летам мінулага года калгас агазавіў торф для ўгнаення і з'ярав складаў яго ў камп'юшныя лямі разам з гноям. Апрача таго агазавіў лямі 16,5 тн фасфарытнай мукі, 5 тн калійнай солі, 24 тн суперфасфата, 3 тн аміячнай селітры, абрабаша попса і шпунныя маб'я.

Вядучую ўвагу звярнулі ў калгасе на падрыхтоўку цягавой сім. Усе коні с'я-

радней, вышэй сярэдняй і добрай уігнанасці. Камісія райаемадзельна, якая правяраа становішчы коней, не знайшла ні аднаго коня ніжэй сярэдняй уігнанасці.

— У нас для догляду за конямі вылучан лепшы мажаснік тав. Стрыгонці, — гаворыць старшыня праўлення аграама тав. Палішка. Для коней на час вясновай с'ябы калгас забаронараў лепшы кармы. Своечасова падрыхтоўка да пасеўнай і добрае становішчы коней забяспечвае правядзенне с'ябы ў самы кароткі тэрмін.

У калгасе шырока разгарнулася сацыялістычнае сабарніцтва. Калгаснікі выкалілі на сабарніцтва суседні калгас імя XIV партызэда.

Калгаснікі абавязаліся атрымаць у 1938 годзе ў сярэднім па 7 п'янтэраў ільняваляка, а з рэкордных участкаў — па 13 п'янтэраў ільняваляка з гектара і 500 п'янтэраў караніцкаў.

І. ЧАРНЯУСКИ.

## УЛІЧВАЦЬ ПОПЫТ СПАЖЫУЦА

Тавараправадчата сетка Беларускай прадуцтва неадавальняюча. Дастаткова ўказваць, што адна з асноўных гандлёвых сістэм — Белгапсаўска — выканала план тавараабарота да IV квартала 1937 года на 84,7 проц., неадаўшы 47 мільянаў рублёў.

Такое становішчы ў першую чаргу аб'явацца на рэсурсах Дзяржаўнага банка, бо за гэты-ж самы IV квартал 1937 года ў касу банка не паступіла, супроць заведзанага кавасага плана, 55 мільянаў рублёў.

Зрываюцца, што зрыў тавараабарота, а разам з ім кавасага плана Дзяржаўнага банка п'яне за сабою перабоі ў выкладзе аработнай платы і ў зааваляванні адміністрацыяна — гаспадарчых патрэбнасцей дзяржаўных арганізацыяў. Вось чаму так старанна праводзілі п'яццічку зрыў тавараабарота п'янер выкрыткі і разгорленыя ўрабкі народа, трапкіцка-бухарыцкія найміты.

Ход паступлення вучучкі ў першай дэкадзе студзеня бігучага года гаворыць аб тым, што калі зара-жа не будуць прыняты рашучыя меры п'я выкараруванню асеткаў шкодніцтва ў гандлёва-аб'яватных арганізацыянах, то выкананне плана тавараабарота і квартала будзе паставілена па г'яраву зрыў.

Трэба адзначыць, што ёсць усё ўмовы для забяспечэння пасельніцтва дастатковымі для выкавання гандлёвага попыту і для амыкання гандлёвага і кавасага плана. Акаананна ільняваляка і кавасага плана. Акаананна ільняваляка і кавасага плана. Акаананна ільняваляка і кавасага плана.

Але побач з гэтым трэба адзначыць будыцца няўзяккі ў дагаворнай кампаніі на лініі прамісласці і ў першую чаргу на лініі саматужнай прамісласці заплеранці мясцовай прамісласці БССР. Наглядзіцца адмаўленне прамісласці арганізацыяў ад вырабу разу патрэбных тавараў, нававіненне прамісласці арганізацыяў асетымента. Саматужная прамісласца аперцыя стала на шлях ліквідацыі патрэбных вытворчасцей замест расшырэння іх. Так, напрыклад, за апошні час лікві-

даваны 35 будаўніча-керамічных арпеллаў, 39 металаарпеллаў, 17 упільных і т. д.

Пры заключэнні дагавора з Белгапсаўскай саматужнай прамісласцай кааператыва адносіна ўключыць у асартымент такіх тавараў, які гукалі і праці ваеннага ўзору, шпору, анікі атрыманна. Галатарыяна фабрыка імя Куйбішына (Менск) адмовілася ад паставі раміў і палаяных с'ямак, а галатарыяна фабрыка імя Фрунзе не заключыла дагавораў на лінейкі і транспартыры.

Шкодыбят адмовіўся ўключыць у дагавор паставіку л'ястраў першага гатунку. Ён-жа навізавэ гандлёвым арганізацыяна лямпавае шкло «Берлінка» ў той час, як насельніцтва патрабуе шкло «Венка».

Найбольш дэфіцытным таварам па метышай групе з'яўляюцца аамкі, а прамісласца перапыта ігнаравае вытворчасць гэтага тавару.

Белгапсаўска завозіць з Горкаўскага края такіх тавараў, як ложкі драўляныя, дугі, саві, п'ягелі, а ад прамісласці неадаў дабіцца вытворчасці такіх нескладаных праметаў, у той час, як скарывані на ўмовах БССР, для гэтых тавараў ёсць дастаткова. Пры наўвясці гэтых тавараў у прамісласці сельска тавараабарот павалічыўся-б на 15—20 мільянаў рублёў у год.

Дэсрэфіцытнасць патрабуе ад Белгапсаўскага адносіна па вытворчасці тавараў ужо даўна выпушчаных у продаж, таму як вылада аласаў прамісласці лупскае спецыяльна на завясенне выпуску новых ільня прадукцыі. Беларускае аддзяленне Савозабанкаўля практыкуе прымушаны асартымент табачных вырабаў, прымушаны гандлёвы арганізацыяў ўключан у дагавор не менш 30 проц. раісро па 65 і 35 кап., амаць не маючых попыту на рынку. Бедаўра не хоча расшырыць свой асартымент выпускаяй прадукцыі, не глядзячы на ўсе спробы гандлюючых арганізацыяў. Швейабят, не глядзячы на існуючы дагавор, паларэдаў ужо Белгапсаўска, што дагавор у галіне павяшчання рубляка і прагумаваных паліто не будзе выканан, калі Белгапсаўска не

## БЯЗДУШНЫЯ ЧЫНОЎНІКІ

У савецкай сацыялістычнай развіццё кожны грамадзянін зружан б'яшчэўскай клопатамі а боку партыі, урада і намага мурдага праваліва любімага Сталіна. Сталінская Кастытуцыя забяспечвае за кожным грамадзянінам СССР усё правы свабоднага праўніка сацыялістычнага грамадства. Гэта — дакумент выключных клопатаў ад людзях.

Аднак, дэ-ні-дэ ёсць яшчэ чорствы, бяздушныя людзі, якія не лічыць сваім прайершым абавязкам кляпаціцца аб людзях, дапамагаць ім у патрэбную хвіліну.

Вось факт, які няўвава меў месца на адной з чыгуначных станцыяў БССР.

29 снежня 1937 года пасля праходу поезда на палатне чыгуначкі быў знойдзены асяоформлены труп п'яццічара ахочычка тав. Лаўкет Антона. Рабочня-чыгуначнікі ў гутарцы распамінаў тав. Лаўкет Антона, які дэшага чыгуначніка, б'ямежна аднааага сацыялістычнай развіццё, вернага памочніка чырвоных патранікаў. За апошні час тав. Лаўкет атрымаў сем паўраўнальнаў савецкай грамадскай, якія правадалі прапраша-ў нашу кроўку са шп'ябскімі і дыперсіямі заданніам. Некалькі разоў ён быў праміраван за выкладную работу па ахове савецкай грамадскай. П'яццічара атрымана паведамленне, што наононы кавісар ўнутраных спраў СССР тав. Яшоў вышд тав. Лаўкету каштоўную ўзнагароду.

На месца з'яраення выехала камісія ў складзе т. Каласоўскага, Гамамаева, Шаршнёва, Кухуці і інш. Яна складала акт агляду месца з'яраення і забарышы труп для экспертызы, зараз-жа выехала ў Менск.

Камісія правяла пры гэтым абраўваючы б'яшчэўнасць, не павеламіўшы жонку, дэяней і сваякоў ад месцы і часе пахавання.

Мы атрымалі пісьма аб жонкі загінуўшага. Трэба прачытаць справалічыя словы найважнейшай вучыцы, выказанай у гэтым пісьме, каб зразумець, як сапраўды б'яшчэўнасць.

Мы атрымалі пісьма аб жонкі загінуўшага. Трэба прачытаць справалічыя словы найважнейшай вучыцы, выказанай у гэтым пісьме, каб зразумець, як сапраўды б'яшчэўнасць.

## ЛЯНКА ЗАМЕСТ ВИХАВАННЯ

(Пісьмо вучня)

У Астрагалаўскай НШ, Брагіцкага раёна, зусім дрыпа паставіла навучэнне. Німаў волькаў па такіх праметах, як фізіка і хімія па працягу ўсёго навучальнага года не праводзілася. Больш таго, у першым п'яццічары п'яны месца зрываліся выкладанне алгебры і геаметрыі. Зараз гэтыя праметы валае дырэктар школы тав. Вязучка. Якасць выкладання не аздавальняе вучняў, якія па-стутасці не ведаюць алгебры і геаметрыі.

Давядзіце, заместоўнае і добрааказнае выкладанне ў школе памучнікі лаянкі, аніянаў і нават аб'явенне вучняў.

Вываюць выпадкі, калі выкліччэча да дошкі вучня Вязучка павірае непрастойнай вывае і лаянкі за тое, што ён

б'яшчэўнасць паступілі чыноўнікі з кавіскай, якія на працягу больш трох тыдняў ні слова не казалі жонкі і дзецям, дэе знаходзіцца пела іх б'яшкі і мужа.

Сямі загінуўшага патрэбна была маральная і матэрыяльная памагата. Яе павінны быць аказваць партком, маском і адміністрацыяна.

Неадаўца ад сямі Лаўкет знаходзіцца старшыня маскома Малаўка, сакратар парткома Кухуці і інш. мясцовыя работнікі чыгуначкі. Але нішто з іх ні аднаго разу амаць за месца не «зайшоў часу» наведальце збытых гораў жонку і дэяней загінуўшага, пагатурыць, даскамыі словам пацярпелым іх.

Больш таго, сямі ачугае патрэбу і ў матэрыяльнай дапамозе. Асталося 7 мільянаў дэяней. У іх нехалае вопраткі, абутку, Брыгадзёр і прабунававаным Балышоў, які анічоты наваеў сямі Лаўкет, пасп'яшч даслаць у маском акт, што «у гаспадарцы ёсць парода, і сямі ў дапамозе не мае патрэбы...» Чыноўнік не ўбачыў з-за кармы жытых людзей, іх сапраўднага становішчы. Старшыня мескага РК сааваж чыгуначнікаў т. Бравоўшэ аказаліся не больш уважлівым, чым Балышоў.

Надзедзяцца сямі дапамога па шматгамаінасці намуспі з'яраіваецца з-за пеганіны с'явоўсета і рабінных арганізацыяў. Страхоўку і адначасова дапамогу не выдалі. Завяжэцца справа з азыначчнем пастаяннай пенсіі на дэяней. Усё гэта ставіць сямі ў вельмі п'яжэе становішчы.

Тав. Лаўкет Ольга Іванавіча ў пісьме ў рашучым правільна абраўсца б'яшчэўнасці адносінамі да яе.

Мы разам з Вамі, Ольга Іванавіча, абураны б'яшчэўнасцю чыноўніцкі адносінамі да Вас з боку людзей, якія павінны быць аружыцца Вас клопатамі і ўвагай.

Спадзеемся, што адпаведны арганізацыя заіаівацца справай абраўсца б'яшчэўнасці да сямі тав. Лаўкет.

Ф. КАНСТАНЦІНАУ.

## І. АЛЕЙНИК

